

Чырвоная Зьмена

ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ
Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяцы	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЕДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сакратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Кожовапольная 25, тэлеф. № 909.
ГОД ВЫДААНЬНЯ X.

Конт асобнага №—2 кап.

Прываючы ўдзел у падрыхтоўцы
да X-га з'езду комсамолу Беларусі,
ты павінен чытаць і распаўсюджваць
„Чырвоную Зьмену“
Ячэйкі ЛКСМБ, змагайцеся за 40000 тыраж газе-
ты да з'езду комсамолу!

№ 259 (1226) ПАНЯДЗЕЛАК, 10-га лістапада 1930 г.

Агонь па фракцыянарах--двурэшніках!

Да канца выкрываць здрадніцкае манэўраваньне правых, тварцоў бяспрынцыпнага права-„лявацкага“ блёку супроць партыі кулацкай агэнтуры ня месца ў партыі і комсамоле

Па шляху фракцыйнай барацьбы

Зараз, уступішы ў паласу раз-
ворагу наступу соцыялізму на
усім фронце, мы сустрацаем з
новымі фактамі абостравыя контр-
рэволюцыйнай дзейнасці класава-
роўных элементаў супроць дыкта-
туры пролетарыяту. Згубішы на-
мі на „мірнае наступовае пера-
раджэнне савецкае ўлады“ класа-
выя вораг актывізуе падпольную
контррэволюцыйную работу. Досыць
дэмафіц выкрытыя органамі АДПУ
контррэволюцыйныя арганізацыі: па-
рабочаму забеспечанню, так звана-
му „прамысловаму партыю“, контр-
рэволюцыйную групу Кандрацьева
Романава, якая ставіла сваёй за-
ладай падрыў воласнага руху,
стаўку на развіццё кулацкай гаспа-
даркі—і кожнаму стане лёва,
што гэтыя факты гавораць ня толькі
аб актывізацыі контррэволюцый-
най работы класава-роўных эле-
ментаў і іх аднадушці, але і аб
новым правале права-опартуні-
стычных тэорый „класавага міру“.

Факты поспехаў соцыялістычна-
га будаўніцтва ў галіне прамысло-
вай і калектывізацыі сельскай
гаспадаркі, ажыццяўленне задач
нацыяналізацыі кулацтва як класу на
аснове сударнай калектывізацыі,
аб'яднання сьцьвяржаюць пра-
маўляць генеральнай лініі кому-
ністычнае партыі. Варожыя тэорыі
контррэволюцыйнага троекізму аб-
рачываюць масы і пабудовы соцыялізму
нашай краіне разбіты ўшчэнт.
Тэорыі правага опартунізму падры-
ваюць поўнае банкруцтва.

Партыя змагае дабіцца гэтых
спяхоў у соцыялістычным буда-
ўніцтве толькі дзякуючы блізка-
скай барацьбе з правым опартуні-
змам, як галоўнай небяспэкай на
даным этапе, і перамагаючы рэды-
каваную контррэволюцыйнага троекі-
зму „левыя“ вагітацыі.

16-ы з'езд партыі прызнаў по-
важнае правага опартунізму несум-
янальнасць з прыналежнасцю да
ЛКСМБ, як і 14 з'езд партыі
прызнаў несумяшчальнасць з пры-
належнасцю да УсеКП(б) погляды
контррэволюцыйнага троекізму.

Вышнія лідэры правай опозыцыі
прымушаны былі капітуляваць пе-
раць партыяй, але ж гэта лясць ня
лішч раве не магло і ня можа
дзяліць увагу партыі і комсамолу
да барацьбы з опартунізмам.

Зараз на фоне агуднага абво-
днення класавай барацьбы, дзя-
куючы новаму наступу пролетары-
яту на фронце соцыялістычнага буд-
аўніцтва, мы наглядзем актывіза-
цыю ўнутры партыі і комсамолу
дзейнасці опартуністычных элементаў.
Разбітыя ў адкрытай бойцы
прамыслова опартуністыя зараз манэў-
руюць, прызнаючы на словах генер-
альную лінію партыі, пераходзяць
да скрытай барацьбы супроць пар-
тыі, прадагваючы на справе дву-
рушніцкую палітыку (справа Рудзіна
і інш.), імкнучы аб'яднаць у

бяспрынцыповым права-„левым“
бліку супроць партыі і яе ЦК. Аб
гэтым сведчыць выкрытая надаўна
незаконная група Нусінава, Каў-
райскага, Гальперына, у якой аб'яд-
наліся і правыя, і людзі з „левы-
мі“ памылкамі ў мінулым.

Больш таго,—паводзіны былых
лідэраў правай опозыцыі:—выступ-
ленне Рыкава на беспартыйным
сходзе фабрыкі „Утыль“, дзе ён
моўчкі абмышлі факт утварэння
права-лявацкага блёку, ня выказаў
сваіх адносін да апошніх вылазак
двурэшнікаў, павадзіны Вухарына,
якія выклікалі спецыяльную паста-
нову Сакольніцкага РК УсеКП(б) з
кадафіцтвам перад МК і ЦК аб да-
пасаванні да Вухарына пастановы
16 з'езду УсеКП(б) аб нясумя-
шчальнасці прапаганды правых
поглядаў з прабываннем у партыі
і факты маўчальна і іншых былых
лідэраў правай опозыцыі—патра-
буюць рашучай пастановы партыі
перад імі аб іх адносінках да
пастановы 16 з'езду партыі, аб іх
адносінках да апошніх вылазак дву-
рушнікаў. І невыпадкова, калі за-
раз партыйныя масы з абурэннем
сустракаюць паводзіны былых лідэ-
раў правай опозыцыі, распэчываючы
іх, як маўкліваю солідарызаваную з
двурэшнікамі.

Двурэшніцтва, імкненне скла-
сці бяспрынцыповым права-„лявацкі“
блік супроць партыі, пераход да
закрытай фракцыйнай барацьбы—
вось манэўры опартунізму ў сучас-
ны момант. Таму 16 з'езд Усе
КП(б) мобілізаваў увагу партыйнай
арганізацыі на барацьбу з такога
роду манэўрамі і ў сваёй пастанове
сказаў: „З'езд зьявляе увагу Усе
партыі на тое, што опартуністыя
ўсіх колераў, асабліва правыя, пры-
мяляюць новы манэўр, які вымя-
ляецца ў формальным прызнанні
сваіх памылак і ў формальнай зго-
дзе з генеральнай лініяй партыі,
не падцявэржаючы сваё прызна-
ненне работы і барацьбы за генераль-
ную лінію, што на справе азначае
толькі пераход ад адкрытай бараць-
бы супроць партыі к скрытай, ці
чаканьне больш спрыяючага мана-
та для аднаўлення атакі на пар-
тыю“. Усё гэта патрабуе ад партыі
і ад комсамолу большай пільнасці
і самай бяззастаснай барацьбы з
усякімі манэўрамі опартуністых.

Але ж треба памілаваць, што ім-
кненне ўтварыць бяспрынцыповы
права-„лявацкі“ блік ні ў якім
разе ня сьцірае грані паміж пра-
вым і „левым“ опартунізмам. Пра-
вае небяспэка выўлялася і зьяў-
ляецца галоўнай небяспэкай на
даным этапе. Правыя ад адкрытай
барацьбы пераходзяць да скрытай
фракцыйнай. Треба рашуча выкрыва-
ваць тактыку правага і „левага“
опартунізму.

Мы павінны самым рашучым чы-
нам умацаваць барацьбу з правай
практыкай і прыміранцтвам, бо

Патрабуем выразнага адказу РЭЗОЛЮЦЫЯ

бюро ЦК ЛКСМБ аб новых вылазках двурэшнікаў права-опартуністых

1. У сувязі з апошнімі падзеямі
ўнутры партыі,—яўна двурэшніц-
кімі паводзінамі правых опартуні-
стых (Рудін, Сялякоў, Маруці) і
выступленнем Рыкава на сходзе
рабочых і служачых фабрыкі
„Утыль Сыравіна“,—бюро ЦК ЛКСМБ
адзначае, што ў прэсе разгору-
тага соцыялістычнага наступу па
ўсім фронце правых опартуністыя,
напярэйшы жорсткае паражэнне
ў барацьбе супроць партыі, і зноў
актывізацыя.

Спецулюючы на ляскасах со-
будуўніцтва опартуністыя ўсіх мас
пай і аддзельна ўмацаваюць налад-
кі на генеральную лінію партыі,
хочуць зноў падпарадкаваць рэ-
валі разьлісць тэмпу собудуўні-
цтва, прапагандуючы сумненне ў
творчым энтузіазме рабочае класы,
сумненне ў павароце асаюных
мас сялянства да соцыялізму. Ро-
біцца снробы выпрацаваць нліц-
форму права-„левага“ блёку, ім-
кнуцца аб'яднаць у ёй і правыя
і „левыя“ аб'яднці. Выкарыстоўваю-
чы наасобныя недахопы і бюрокра-
тычныя связьні ў рабоце са-
вецкага апарату, для узмацавання
новых паводзінаў Сяпроні - Тра-
кіскага толку на ўвесь апарат
(„бюрокрацыйнае акасычненне“,
„завязьленне карыснай ініцыятывы
рабочае класы“), выдгваючы на
спраму троекіскага сапатраваанні
аб павялічэнні цэп, паўтараючы
стары антупартыйны павелі на
партыйную дысцыпліну,—робіцца
снробы зьяўляць старавыправа-
ваных правадрыў бальшавізму.

Усе гэтыя антупартыйныя сьць-

верджанні лялюць вяду на млын
класавага ворага. Права-„левы“ блёк
аб'ектыўна змыкаецца з Громава-
Кандрацьеўскім авангардам капі-
талістычнай рэстаўрацыі.

Такія паводзіны двурэшнікаў
правых опартуністых лясць рэз пад-
крэслены леныскай дальнавірствы
16-га партызьезду, які зазначыў,
што „правыя прымяляюць новы
манэўр, які выражаецца ў формаль-
ным прызнанні сваіх памылак і
формальнай згоде з генеральнай лі-
ніяй партыі, але не падцявэр-
джаюць сваё прызнаанні працай і
барацьбой за генеральную лінію
партыі, што азначае толькі пераход
ад адкрытай барацьбы да скрытай,
алебо чаканьня больш спрыяючага
моманту для аднаўлення атакі на
партыю“.

Ухваляючы выключэньне з шэ-
рагаў партыі двурэшнікаў—фрак-
цыянараў Рудзіна, Сялякова, Ма-
руцкага, Нусінава і іншых і вы-
клавачы волю 80.000 арганізацыі
ЛКСМБ, бюро ЦК ЛКСМБ патрабуе
ад лідэраў правага ўхілу—Вухары-
на, Рыкава і Томскага—тэрміновага
і выразнага адказу на пытаньне аб
адносінках да актывізацыі правых
ухілістых, аб іх адносінках да пра-
ва-„левага“ блёку.

Усё гэта антупартыйныя опозы-
цыі ў сваёй барацьбе супроць пар-
тыі імкнўмі аб'япердзі на ком-
самол. Так і зараз. Опартуністыя
падцявэржаюць у комсамоле перад
IX усесаюзным зьездам высюваюць
павелініцкія абвінавачваньні на ком-
самол—аб крысісе саюзу, аб упадку

рэволюцыйнай актывісцы і г. д.
З такімі заявамі выступалі Вутар-
кін і Мінаеў у Ленінградзе, тако-е ж
было і выступленне тав. Целешава
на пленуме ЦК ЛКСМБ і пасоб-
ныя праваопартуністычныя выступ-
ленні на шэрагу канфэрэнцый
комсамолу.

Гэтыя вылазкі атрымалі належны
адпор ад канфэрэнцый. Канфэрэн-
цыі аднадушна асуджалі вылазкі
опартуністычных паводзінаў у ком-
самоле. Усё гэта гаворыць за тое,
што барацьба з опартунізмам, асаб-
ліва опартунізмам справа, як га-
лоўнай небяспэкай, павінна ня
толькі не пслабнуць, а павярнуць
—павінна быць умацавана.

ЦК ЛКСМБ заклікае ўвесь Лены-
скі комсамол Беларусі лясць больш
умацаваць барацьбу з адхіленьнем
ад генеральнай лініі партыі, лясць
божы рашуча вясці барацьбу з
правым ухілам—кулацкай агэнту-
рай у партыі, як з галоўнай не-
бяспэкай. На новыя вылазкі дву-
рушнікаў—правых опартуністых—
адкажам лясць большай мобі-
лізацыяй актывісцыі мас ра-
боча-бятрацкае моладзі, на пэсь-
човае ператварэньне другога го-
ду 5-годкі, на выкананьне гаспа-
дарча-палітычных задач партыі на
вёсцы, шляхам арганізацыі новага
прыліву ва ўдарныя бригады.

ЦК ЛКСМБ запэўнівае ЦК Усе-
КП(б) і ЦК КП(б)В, што комсамол
Беларусі быў і будзе верным па-
моцнікам партыі ў ажыццяўленьні
яе генеральнае лініі.

16-ы з'езд партыі прызнаў по-
важнае правага опартунізму несум-
янальнасць з прыналежнасцю да
ЛКСМБ, як і 14 з'езд партыі
прызнаў несумяшчальнасць з пры-
належнасцю да УсеКП(б) погляды
контррэволюцыйнага троекізму.

Вышнія лідэры правай опозыцыі
прымушаны былі капітуляваць пе-
раць партыяй, але ж гэта лясць ня
лішч раве не магло і ня можа
дзяліць увагу партыі і комсамолу
да барацьбы з опартунізмам.

Зараз на фоне агуднага абво-
днення класавай барацьбы, дзя-
куючы новаму наступу пролетары-
яту на фронце соцыялістычнага буд-
аўніцтва, мы наглядзем актывіза-
цыю ўнутры партыі і комсамолу
дзейнасці опартуністычных элементаў.
Разбітыя ў адкрытай бойцы
прамыслова опартуністыя зараз манэў-
руюць, прызнаючы на словах генер-
альную лінію партыі, пераходзяць
да скрытай барацьбы супроць пар-
тыі, прадагваючы на справе дву-
рушніцкую палітыку (справа Рудзіна
і інш.), імкнучы аб'яднаць у

бяспрынцыповым права-„лявацкі“
блік супроць партыі, пераход да
закрытай фракцыйнай барацьбы—
вось манэўры опартунізму ў сучас-
ны момант. Таму 16 з'езд Усе
КП(б) мобілізаваў увагу партыйнай
арганізацыі на барацьбу з такога
роду манэўрамі і ў сваёй пастанове
сказаў: „З'езд зьявляе увагу Усе
партыі на тое, што опартуністыя
ўсіх колераў, асабліва правыя, пры-
мяляюць новы манэўр, які вымя-
ляецца ў формальным прызнанні
сваіх памылак і ў формальнай зго-
дзе з генеральнай лініяй партыі,
не падцявэржаючы сваё прызна-
ненне работы і барацьбы за генераль-
ную лінію, што на справе азначае
толькі пераход ад адкрытай бараць-
бы супроць партыі к скрытай, ці
чаканьне больш спрыяючага мана-
та для аднаўлення атакі на пар-
тыю“. Усё гэта патрабуе ад партыі
і ад комсамолу большай пільнасці
і самай бяззастаснай барацьбы з
усякімі манэўрамі опартуністых.

Але ж треба памілаваць, што ім-
кненне ўтварыць бяспрынцыповы
права-„лявацкі“ блік ні ў якім
разе ня сьцірае грані паміж пра-
вым і „левым“ опартунізмам. Пра-
вае небяспэка выўлялася і зьяў-
ляецца галоўнай небяспэкай на
даным этапе. Правыя ад адкрытай
барацьбы пераходзяць да скрытай
фракцыйнай. Треба рашуча выкрыва-
ваць тактыку правага і „левага“
опартунізму.

Мы павінны самым рашучым чы-
нам умацаваць барацьбу з правай
практыкай і прыміранцтвам, бо

бараньня з правай практыкай і
прыміранцтвам, у сувязі з манэў-
рамі правых, вабяцца асабліва
важлівыя. Тут мы і маем імкнен-
не скалаціць права-„лявацкі“ блік,
узакрэмлюць сувязь правых опартуні-
стых з „левым“ ў барацьбе су-
проць партыі.

За апошні час мы былі сведчамі
шэрагу фактаў праваопартуністыч-
ных вылазак у комсамоле. Пра-
выя опартуністыя ў комсамоле ім-
кнуцца знайсці сваіх прыхільнікаў.
Ліній комсамолу—зьяўляецца лінія
партыі. Правыя опартуністыя ў ком-
самольскім руху характарызуюцца
імкненнем проціпаставіць комсамол
партыі. У свой час дамагаліся гэта-
га троекістыя і адрыжалі троекі-
зму—„левыя“ фразьеры. Але ж
троекізм сустраў рашучы адпор
комсамольскіх арганізацыяў. Зараз
мы наглядзем факты такой работы
з боку правых.

Няварта даводзіць, што побач з
ростам масавай творчай ініцыяты-
вы і актывісцыі ўсе рабочае

класы і працоўных мас узраслае
актывісцыя ўсе працоўнае мо-
ладзі. Правыя ў комсамоле імкну-
цца дадасці адсутнасць гэтай ак-
тывісцыі. Яны вылазаць з „тэо-
рыямі“ „крызісу Саюзу“. Усім вядо-
мы выступленні Вутаркіна і
Мілаева ў Ленінградскай комса-
мольскай арганізацыі, выступлен-
не Целешава на пленуме ЦК
ЛКСМБ. Праходзячы зараз комса-
мольскія канфэрэнцыі аднадушна
даюць бяззастасны адпор гэтым
вылазкам.

У сувязі з падрыхтоўкай да
комсамольскіх зьездаў мы маем актывіза-
цыю права-опартуністычных
вылазак у комсамоле. Правыя опор-
тунізм імкнўцца сьцягнуць ком-
самол з правільнай леныскай лініі.
Чым іншым можна тлумачыць пад-
мену дэўнугу ліквідацыі кулацтва
як класу на агнове сударнай ко-
лектывізацыі дэўнугам—„павесці
самую рашучую барацьбу з капіталі-
стычнымі элементамі на вёсцы“, якія
самая махровай правай правага опор-

тунізму? А гэты дэўнуг анашоў сабе
месца ў газэце „Зьмена ў баю“,
прысьвечанай Барысаўскай райкон-
фэрэнцыі комсамолу. У гэтай газэ-
це няправільна арыентуецца орга-
нізацыя таксама ў пытаньнях росту
і барацьбы з ухіламі ад леныскай
лініі ў нацыянальным пытаньні.
Абрамы гэтага паданья сёньня ма-
тар'ялы з Сурскай арганізацыі
навіны зьявляюць на сьбе увагу
комсамолу.

Комсамольскія арганізацыі, зьяў-
ляючыся вернымі памочнікам партыі
ў барацьбе за ажыццяўленьне
яе генеральнай лініі, павінны да-
ваць руйнуючы адпор усякім опор-
туністычным связькам, правільна
ажыццяўляючы леныскаю тактыку
барацьбы на два франты, павінны
выкрываць і бяззастасна разбіваць
усякі манэўры опартуністых,—
двурэшніцтва, прыміранцтва, поў-
насцю ажыццяўляючы на справе
рашэньне партыі і комсамолу ат
нясумяшчальнасці поглядаў пра-
вага опартунізму з прабываньнем
у партыі і комсамоле.

БІЗЬЛІТАСНА ЗМАГАЦЦА З ОПОРТУНІЗМАМ

Сураская райконфэрэнцыя ЛКСМБ замест бальшавіцкага выкрыцця і выпраўлення праваопартуністычнай практыкі і „лівых“ загібаў кіраўніцтва, у сваіх рашэннях праявіла яўную правую практыку, дэзорыентавала арганізацыю ў пытаннях росту, у барацьбе з вялікадзяржаўным расійскім шовінізмам, як галоўнай небяспекай, не мобілізавала комсамольскую арганізацыю на ліквідацыю кулацтва як класы на базе суцэльнай калектывізацыі, на карэнную сацыялістычную перабудову сельскай гаспадаркі

СУРАСКІЯ КОМСАМОЛЬЦЫ ПАВІННЫ НЕАДКЛАДНА ЛІКВІДАВАЦЬ БУЙНЫЯ ПОЛІТЫЧНЫЯ ПРАРЫВЫ Ў РАБОЦЕ КОМСАМОЛЬСКОЙ ОРГАЌІЗАЦЫІ РАЁНУ

Аб наяўнасці права-опартуністычнай практыкі ў працы Сураскай КСМ арганізацыі нам даводзіцца пісаць ужо не ўпершыню. Яшчэ летась у гэтай арганізацыі былі выяўлены вялікія політычныя прарывы. Асобныя комсамольскія ячэйкі, звычайна кулацка-напманскімі элементамі, згубішы свой класавы твар, ператварыліся ў трыбуны выступленняў кулацка-напманскіх элементаў супроць лініі партыі. Пасобныя комсамольскія і комсамольскія ячэйкі выступалі актыўнымі абаронцамі кулацкага і напманства. Кіраўніцтва райкому комсамолу зросліся з класавымі і палітычнымі элементамі на зямлі было мобілізаваць арганізацыю на барацьбу з генеральнай лініяй партыі, супроць класаво-варожых вылазкаў, на барацьбу з павялічэннем, як галоўнай небяспекі на гэтым этапе.

Дзякуючы заціску самакрытыкі, арганізацыя на зямлі была ўскрыты, усё права-опартуністычнае практыкі з боку кіраўніцтва райкому і шэрагу комсамольскіх ячэек, якія працягвалі барацьбу з кулакамі і ўсё гэтыя стаялі ў балота права-опартунізму. З політычных прарываў Сураскай арганізацыі, не права-опартуністычнай практыкі, ЦК ЛКСМБ былі зроблены політычныя вывады, была праведзена дэтармінаваная частка Сураскай комсамольскай арганізацыі. Аб гэтых момантах Сураскай КСМ арганізацыі ЦК сыгналізаваў праз усёй КСМ арганізацыі Беларусі.

Сваіх опартуністычных прарываў ня ўлічылі

Але кіраўніцтва Сураскай комсамольскай арганізацыі не зрабіла для сабе з гэтага адпаведных політычных вывадаў і пасля часткі не мобілізавала масы комсамольцаў на барацьбу з адхіленнямі ад генеральнай лініі партыі—правымі опартунізмам, як галоўнай небяспекі, „лівымі“ загібамі і прымірэнствам да іх.

Опартуністычнае кіраўніцтва райкому комсамолу працягвала паглядзіць зверху становішча КСМ арганізацыі.

Вось факты:

Опартунізм чысьцейшае вады

Комсамольская арганізацыя стаяць у баку ад справы калектывізацыі і ліквідацыі кулацтва як класы на аснове суцэльнай калектывізацыі. Радныя ячэйкі вядуць масавую працу па арганізацыі новых колгасаў і прыліву ў іх. Праца сярод батрацтва і бедняцтва вядзецца з абсягу дзейнасці райкому і ячэек.

Гэта дало свае адмоўныя вынікі за час уборачнай і асенняй пасеў-кампаніі колгасы раёну ўступіла ўсяго толькі... 9 гаспадарак.

Горш таго,—комсамольскія ячэйкі не даюць патрэбнага адбору вылазкаў кулацтва і кулацкім „агітрацыям“ даюць выхад, пашыраюць арганізацыі ў пашыроўняй пасеў-пашыню, распаўсюджваюць рэвалюцыйныя гаспадарыя зрыну арганізацыі павялічваюць у колгасах і разлажэння існуючых колгасаў.

Правая практыка пад левым прыкрыццём

Галоўны плян хлебазагатоўак выкананы толькі на 25 проц, а плян бульбазагатоўак на... 6 проц. Што-ж робіць гэтыя кіраўнікі, каб ліквідаваць гэтыя прарывы? Яны ўзялі опартуністычны лямант аб нерэальнасці плянаў і г. д. Іспектар раённага ўрада магнаша мобілізацыі шырокай грамадскай для паспяховага выканання пляннаў і арганізацыі рашучага адбору кулацкім спробам сарваць патрабаванне правядзення хлебазагатоўак, займаючы толькі стогнам аб „нерэальнасці тэчаў“, „нерэальнасці пляннаў“ для раёну і г. д.

А гора кіраўнікі Пудаккай партыйнай і комсамольскай ячэйкі і сельсавету, каб „прыкрыць“ праваопартуністычную практыку і бізэльлітаснасць, сталі на шлях скрыўлення лініі партыі практыкуючы „лівых“ перагібам у адносінах сярэдняка. 25 сярэднякмі гаспадаркам даны швэрдны заданыя дзень у двухтыднёвы тэрмін на 125 цэнтраў збожжа, а ў адносінах кулакоў і амажышкі, якія выканалі плян толькі на 60 проц, ня прынята аніякіх мераў.

Нельга прайсці і міма раённага камітэту партыі, сябра бюро якога пачаў пра гэтыя факты і абмежаваны толькі канстатаваннем, што хлебазагатоўкі ідуць самацём, ня ўдаючы перавагу той же частцы, якая ідэ-

Плян сяўбы і зяблівяга ворыва сарваны

Ня лепш справа і з выкананнем пляннаў асенняй сяўбы і зяблівяга ворыва. На 25-Х плян асенняй сяўбы на колгасах раёну выканан у сярэднім толькі на 60 проц, а ў пасобных колгасах (Дзяржынскага, „Інтэрнацыянал“), плян выканан толькі на 40 проц. Аднаасобнымі бядняцка-сераднякмі гаспадаркамі плян асенняй сяўбы выканан таксама толькі на 73 проц.

Зусім сарваны плян зяблівяга ворыва. Колгасы выканалі плян на 5,4 проц, а аднаасобны бядняцка-сераднякмі гаспадаркі—на 40 проц. Не вядзецца масавай працы па пытаннях

ёз імкнення перанесці прасцейшыя аб'яўненні ў вышэйшую форму калектывізацыі. Раённая-ж канфэрэнцыя арыентавала арганізацыю ў пытаннях росту на максімальны ахоп як батрацка-бядняцкай, так і лепшай часткі сярэдняккі колгаснай моладзі. Такім чынам дэзорыентавала арганізацыю ў пытаннях росту з лік сярэдняка.

Бюро райкому, 27-га кастрычніка, падводзічы вынікі росту арганізацыі за 8 мес цаў, яшчэ больш паглыбляе памылку канфэрэнцыі. Замест мобілізацыі ўвагі ўсёй комсамольскае арганізацыі на выкананне лезунгу,—100 проц.рабоча-батрацкае моладзі—у КСМ—у сваёй пастанове піша:—„Ячэйкам

шыўнямі 16-га нарзья зду і апошняга пленуму ЦК КП(б)Б.

Райконфэрэнцыя, выносячы такое опартуністычнае рашэнне, фактычна дэмабілізавала комсамольскую арганізацыю ў барацьбе з вялікадзяржаўным расійскім шовінізмам, як галоўнай небяспекай, зрабішы гэтым самым надзвычайна грубую буйную політычную памылку.

Партыйнае кіраўніцтва праглядзела політычны прарыв у комсамоле

Асобным партыйным ячэйкі не звярчалі належнае ўвагі на працу і становішча комсамолу. Пудакка ячэйкі прымірэнча адносілася да права-опартуністычнай практыкі комсамольцаў не мобілізоўвала мас партыйцаў і комсамольцаў на барацьбу з ёю.

Характэрным зьяўляецца і факт політычнай сьлупаты прадстаўніка РК КП(б) на КСМ канфэрэнцыі, тав. Батрацкі, на дакладу якога канфэрэнцыя прыняла яўна праваопартуністычнае рашэнне.

Усё гэта — факты праваопартуністычнай практыкі пасобных зьвеньяў Сураскай РайКСМ арганізацыі ў пытаннях асерэднячвання росту арганізацыі, опартуністычнага абходу маўчаннем пытанняў класавай барацьбы на вёсцы, пытання ліквідацыі кулацтва як класы на базе суцэльнай калектывізацыі.

Дэзорыентацыя комсамольскай арганізацыі ў пытаннях барацьбы за генеральную лінію партыі ў нашым расійскім шовінізмам, як галоўнай небяспекі—патр будзь прыцягнення ўвагі ўсёй комсамольскай арганізацыі Беларусі.

Зараз першачарговай неадкладнай задачай парткіраўніцтва і кіраўніцтва комсамольскай арганізацыі павіна стаць: узяцьце на належную політычную вышнюю класавую пільнасці мас комсамольцаў для бізэльлітаснага змаганьня з галоўнай небяспекай—правым опартунізмам, як у тэорыі, так і на практыцы, і „лівымі“ загібамі, змаганьня з рознымі адхіленнямі ад лініі партыі ў нацытаньні, асабліва вялікадзяржаўным расійскім шовінізмам, як галоўнай небяспекай, не паслабляючы барацьбы з беларускім нацэмокрытызмам і шовінізмам розных колераў, барацьбу за класавы вытрыманую лінію ў пытаннях узросту КСМ арганізацыі, кіруючыся пастановай сьнежанскага пленуму ЦК УсёЛКСМБ, пераклучычы практыкі дзейнасці арганізацыі на выкананьне задач разгортвання колгаснага будаўніцтва, правядзенне сістэматычнай працы сярод бедняцтва і ліквідацыі кулацтва як класы на аснове суцэльнай калектывізацыі.

К.



у палоне опартуністычнай лініі

Непасільныя тэмпы працы

Комсамольскія ячэйкі на вытворчасці ня сталі на чале разгортвання сацыялістычнага ўдарнага і пашыраючага метад у працы фабрык і заводаў. Ня ўсё комсамольскія зьяўляюцца ўдарнікамі, а комсамольскія ячэйкі стаяць у баку ад кіраўніцтва ўдарніцкім рухам сярод моладзі, не арганізуючы ініцыятыўныя комсамольцаў і рабочай моладзі. Вось факты:

На фабрыцы Вароўскага д аўчата арганізавалі ўдарную брыгаду, ячэйка ёю не кіравала і брыгада развалілася. На гэтай-жа фабрыцы ёсць комсамольскія лятуні. Сэкратар комсамольскай ячэйкі Іўкіў заяўляе:—„Ці здыхаць мне канечна на нашчаснай Пудакці? Некаторыя комсамольцы займаюцца разважаннямі праваопартуністычнага парадку. Непасільныя тэмпы працы, адчуваем упадак сіл“ і г. д. (Іўкіў, Шляпкі), амадулююца ад кантрактаў на вытворчасці пад рознымі мотывамі (комсамолка Шкрэда) і інш.

Сназілі лінію ўзросту КСМ

У пытаннях росту комсамольскай арганізацыі ня было вытрыманае класовае лініі. Замест узмацнення працы на 100 проц. уцягваючы рабоча-батрацкае моладзі ў комсамол і пасіленню ўзросту за лік бядняцкай моладзі па шэрагу ячэек выяўлена яўная тэндэнцыя асерэднячвання ўзросту.

Райконфэрэнцыя комсамолу, замест выкрыцця гэтай тэндэнцыі, унесла сваёй пастановай вялікую палітычную блытаніну.

У пастанове ЦК УсёЛКСМБ на пытаннях росту гаворыцца:—„КСМ павінен прымаць у сваё шэрагі на аснове індывідуальнага адбору тую частку маламоднай сярэдняккі моладзі, якая знаходзіцца ў колгасе, якая парабуюе ў адносінах да астатняй часткі, як напярэдняй умовы,—уступленія ў члены аднаго з калектывных аб'яўненняў. Пры прыёме маламоднай сярэдняккі моладзі, якая ўваходзіць у прасцейшыя формы калектываў, неабходна асабліва дасканальна ўлічваць ролю гэтай моладзі ў аб'яўненні, даючы перавагу той же частцы, якая ідэ-

У палоне опартуністычнай твакі

Конфэрэнцыя, на дакладу прадстаўніка райкому партыі аб чарговых задачах комсамолу ў гаспадарча-політычных кампаніях на вёсцы, дапусціла яўна права-опартуністычную практыку, не мобілізавшы ўвагі ўсёй комсамольскай арганізацыі, на арганізацыю батрацкай і бядняцкай моладзі—гэтых сацыяльных праслоек вёскі на барацьбу з кулацтвам і ліквідацыю яго як класы на базе суцэльнай калектывізацыі.

Пытаньне класавай барацьбы на вёсцы зусім выпалае з поля дзейнасці райконфэрэнцыі.

ЦК ЛКСМБ і рэдакцыі „Чырвонай Зьмены“

Цэнтральнаму Камітэту чырвонаштанартнага лініскага комсамолу Беларусі і яго баявому органу „Чырвонай Зьмене“—палкае комсамольскае прывітаньне ад IX-ай раённай канфэрэнцыі ЛКСМБ (Касьцюковічы), якая працуе над вырашэннем паставленых партыйнай задачай 3-га году пацгодкі, з бальшавіцкай самакрытыкай ускрывае ўсе прарывы ў практычнай працы на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. Канфэрэнцыя з свайго боку запэўнівае Ленінскі ЦК, што раённая КСМ арганізацыя і надалей, пад сталым кіраўніцтвам УсёКП(б) і КП(б)Б, вядуць бізэльлітасную барацьбу з ухлешнымі ад генеральнай лініі партыі, справіцца з паставленымі перад ёю задачамі сацыялістычнага будаўніцтва.

ЦК ЛКСМБ і ЦК КП(б)Б

Х-я раённая канфэрэнцыя комсамолу Быхавіцкай шле комсамольскае прывітаньне Ленінскаму ЦК КП(б)Б і ЦК комсамолу.

Конфэрэнцыя запэўнівае, што намеранія партыйнай і комсамолна задачы сацыялістычнага будаўніцтва будучы з поспехам выкананы комсамольцамі Быхавіцкай шле, пад знакам бізэльлітаснай барацьбы з правым опартунізмам, „лівымі“ загібамі і прымірэнствам да іх.

Конфэрэнцыя вітае і далучаецца да паставы ЦК і ЦКК УсёКП(б) аб

ПАСТАНОВА ЦК ЛКСМБ

аб напярэднях выніках правядзення Райконфэрэнцыі ЛКСМБ

Абгаварышы напярэдня вынікі правядзення канфэрэнцыі, бюро ЦБ ЛКСМБ адзначае вырасшую актыўнасць, аб чым сведчыць жывасць праходжаньня канфэрэнцыі, уменне ўзяць абгаварэнне пытанняў на прыняцкую вышнюю, дэманітасць канфэрэнцыі і г. д., аднак, побач з гэтым лічыць, што далёка ня ўсё камітэты аразумелі ўсё значэнне правядзення канфэрэнцыі і не правялі да іх належнай падрыхтоўкі, у выніку чаго мы маем зрыну шэрагу канфэрэнцый (Лось, Любань), дронны збор дэлегатаў на канфэрэнцыі (Уваравічы і Дрыбінскі РК), не прадумаліся масамі рашэнняў вынікіх на канфэрэнцыі—напершае, галоўныя моманты часам упущаюцца, а, па-другое, рашэнні носяць вельмі згугліны характар.

ЦК лічыць таксама неабходным адзначыць, што маюцца вы-

нікі зьніжэння пролетарскага ляр у складзе абраных камітэтаў, што зьяўляецца недапушчальным, асабліва пільна, пры сучасных умовах работы ў раёне.

Выходзячы з гэтага, бюро ЦБ пастанавіла:

1. Уваравіцкую і Дрыбінскую канфэрэнцыі адміністрацыі, бо на канфэрэнцыі зьявілася толькі 50 проц дэлегатаў;

2. Лагойскаму і Бругаліскаму РК за зрыну канфэрэнцыі паставіць на від;

3. Прапапаваць усім камітэтам, дзе канфэрэнцыі яшчэ не праведзены, правесці такую падрыхтоўку да іх, якая-б забяспечыла 100% яўку дэлегатаў, актыўны ўдзел у абгаварэнні паставленых на канфэрэнцыі пытанняў, выбарчага складу райкому, які-б мог праводзіць вырашуючую пролетарскую лінію на ўсёй практычнай дзейнасці.

Цэнтральнаму Камітэту чырвонаштанартнага лініскага комсамолу Беларусі і яго баявому органу „Чырвонай Зьмене“—палкае комсамольскае прывітаньне ад IX-ай раённай канфэрэнцыі ЛКСМБ (Касьцюковічы), якая працуе над вырашэннем паставленых партыйнай задачай 3-га году пацгодкі, з бальшавіцкай самакрытыкай ускрывае ўсе прарывы ў практычнай працы на фронце сацыялістычнага будаўніцтва. Канфэрэнцыя з свайго боку запэўнівае Ленінскі ЦК, што раённая КСМ арганізацыя і надалей, пад сталым кіраўніцтвам УсёКП(б) і КП(б)Б, вядуць бізэльлітасную барацьбу з ухлешнымі ад генеральнай лініі партыі, справіцца з паставленымі перад ёю задачамі сацыялістычнага будаўніцтва.

Няхай жыве лініска ЦК КП(б)Б і ЦК чырвонаштанартнага комсамолу!

Няхай жыве баявы орган комсамолу Беларусі — „Чырвонай Зьмене“.

Прэзідыум канфэрэнцыі.

ЦК ЛКСМБ і ЦК КП(б)Б

Х-я раённая канфэрэнцыя комсамолу Быхавіцкай шле комсамольскае прывітаньне Ленінскаму ЦК КП(б)Б і ЦК комсамолу.

Конфэрэнцыя запэўнівае, што намеранія партыйнай і комсамолна задачы сацыялістычнага будаўніцтва будучы з поспехам выкананы комсамольцамі Быхавіцкай шле, пад знакам бізэльлітаснай барацьбы з правым опартунізмам, „лівымі“ загібамі і прымірэнствам да іх.

Конфэрэнцыя вітае і далучаецца да паставы ЦК і ЦКК УсёКП(б) аб

ЦК ЛКСМБ і ЦК КП(б)Б

Х-я раённая канфэрэнцыя комсамолу Быхавіцкай шле комсамольскае прывітаньне Ленінскаму ЦК КП(б)Б і ЦК комсамолу.

Конфэрэнцыя запэўнівае, што намеранія партыйнай і комсамолна задачы сацыялістычнага будаўніцтва будучы з поспехам выкананы комсамольцамі Быхавіцкай шле, пад знакам бізэльлітаснай барацьбы з правым опартунізмам, „лівымі“ загібамі і прымірэнствам да іх.

Конфэрэнцыя вітае і далучаецца да паставы ЦК і ЦКК УсёКП(б) аб

Перамагаючы цяжкасці, — цьвёрдым крокам да перамогі Ашалелае нулацтва ня супыніць пераможнага поступу соцыялізму

Разгортваючы соцыялістычны наступ рабочае класу, пад кіраўніцтвам камуністычнай партыі, на ўсім гаспадарча-політычным фронце сустракае жорсткае супраціўленне класавых ворагаў.

Ліквідуемая класа-кулацтва, багачы сваю пагібель, жорстка супраціўляецца. Гэта супраціўленне ідзе, з аднаго боку, па лініі адкрытых контррэвалюцыйных выступленняў, тэрорыстычных актаў і з другога — па лініі скрытай, але на менш жорсткай класовай барацьбы.

Правыя нічкі дрываць перад гэтым супраціўленнем класавата ворага:

— „Я-бы чаго ня вышла?“

— „Хай лепш урастаюць у соцыялізм“.

Але партыя і рабочы клас гавораць цвёрда:

Рабочы клас пад кіраўніцтвам ленинскай партыі ўпарта, набыццём і ліквідуе рэшткі капіталістычных элементаў у нашай краіне, — кулацтва

Класавы вораг дзейнічае

Ліквідуемая класа супраціўляецца. Аб гэтым яскрава сведчаць факты. Прывядзе некалькі з іх:

31 кастрычніка, а 10-й гадзіне ўвечары, старшыня Багушэўскага сельсавету (Бабруйскага раёна), інжынер сакратар камсамольскай ячэйкі Іоффе, вяртаючыся дадому з сельсавету, дзе на праездзе толькі што абгаварвалася пытанне аб 20 пр. павышэнні кулацкіх і заможных дваран нормах хлебаздавання.

Калі тав. Іоффе падыходзіў да лагачны, што ляжыць на шляху з сельсавету ў вёску Багушэўку, з-за дрэва, раптоўна выскачыў невідомы чалавек і ўдарыў тав. Іоффе колам па галаву.

Тав. Іоффе часова страціў прытомнасць, але падхапіўся і з крыкам „ратуйце“ кінуўся ўцякаць назад, у бок сельсавету. На яго накінуўся другі невідомы і ўдарыў колам па сьпіне, а трэці ўдарыў нажом у бок.

Тав. Іоффе ледзь дабраўся да кватэры настаўніка, дзе яму аказалі дапамогу і накіравалі ў Бабруйскую больніцу.

Стан здароўя тав. Іоффе вельмі небяспечны.

Сурова пакараць тых, хто падняў руку супроць актывістага

Сухая піскулька асьвятляе жудасную драму ў Бабруйскім раёне.

Бабруйская камсамольская райконференцыя вынесла спецыяльную пастанову на гэтай справе і патрабуе суровай кары супроць тых, хто асмеліўся падняць руку супроць актывістага прадстаўніка партыі і Ленинскага камсамолу.

Райконференцыя, у адказ на гэтую вылазку, абяцае яшчэ шчыльней агрупаваць свае шэрагі і яшчэ больш актывна, пад кіраўніцтвам камуністычнае партыі, змагацца з класавымі ворагам — кулацтвам і ягонымі абаронцамі — правымі ўхілістымі.

Царкоўнікі і кулакі зьбілі камсамольца Бдзірая

У Койданаўскім раёне, у вёсцы Макаўчыцы, зусім плаваю зьбілі камсамольца бедняка тав. Бдзірая. Зьбівалі яго два царкоўнікі, а ліх адзін быў жандар і два кулакі.

Камсамольская ячэйка гэты контррэвалюцыйны факт выклікае класавы ворагаў на ўважлівае на належную по-

літычную вышнюю, неаддзяліма іх і бяздзейнічала. РК ЛКСМБ таксама не надаў гэтай факту політычнага значэння.

Райная конференцыя Койданаўскай камсамолі падкрэсліла прыцыповую сутнасць справы, асуджыла бяздзейнасць камсамольскіх ячэйкі і РК.

Камсамол і надалей будзе змагацца пад кіраўніцтвам ленинскай партыі

Гэтыя факты актывізацыі кулацтва патрабуюць ад камсамольскай арганізацыі больш актывна праводзіць лінію камуністычнае партыі ў жыццё, больш жорстка змагацца з усялякімі адхіленнямі ад генэральнай лініі, асабліва з правым ўхілам, як найбольш небяспечным на даным этапе.

Камсамольская арганізацыя павінна асуджаць політычна-сялянца адносіны Макаўчыцкай камсамольскай ячэйкі і Койданаўскага РК ЛКСМБ, якія рашылі намаўчаць, пачэкаць пакуль нагасючы кулак „урасце ў соцыялізм“.

Койданаўская і Бабруйская райконференцыі зрабілі правільна, апаніраўшы гэтыя факты, як класавы-варожы вылазкі, патрабаваўшы суровай кары для тых, хто пасьмей падыць сваю агідную руку на прадстаўнікоў партыі і камсамолу.

Мы падзякаем на высокую гару, — гаварыў т. Кагановіч на вечары рабочых Маскоўскага электра-заводу, прысьвечаным дню ўдарніка, — мы ўжо паднізілі да галаўнай гары. На шляху — зараслі, каменні, ня лёгка расчысціць шлях уверх на шляху награжаюць ціхія выверы, — кулакі, школьнікі...

І вось знаходзяцца людзі, якія наіваўчаюць — вы змарыліся, шлях такі пажы, на шляху столькі небяспок, вернемся назад. А правяды — партыя гаворыць: „Тав, на нашым шляху каменні, зараслі, кулакі, школьнікі, але мы пераможам цяжкасці, мы пойдзем ня ўніз, а ўперад, да перамогі соцыялізму“.

Так, працоўны Савецкага Саюзу не паслухаюцца ні „зевак“, ні правых дарадчылаў.

Перамагаючы цяжкасці, цвёрдым, упэўненым крокам ісьці ўперад, замест таго, каб каціцца з ім у бядаючыне.

Рабочы клас пад кіраўніцтвам ленинскай камуністычнай партыі бязлітасна будзе знішчаць усе перашкоды, якія сустраюцца на ім шляху. Бязлітасна будзе біць па тых, хто будзе перашкаджаць яе пераможнаму кроку.

Цішка Верны.

Прахлопалі падрыхтоўку

Падрыхтоўка да вытворчых манэўраў на ількоўскай ф-цы „Спартак“ не дала патрэбных вынікаў. Камсамольскі і партыйныя волектывы на ўжыві належных мерапрыемстваў для хутчайшай ліквідацыі прарываў. Некалькі партыйцаў не паказалі чоткасці ў рабоце і барацьбе з прарывамі ў час падрыхтоўкі да манэўраў.

Штаб, які быў вылучан для кіраўніцтва падрыхтоўкай манэўраў, бяздзейнічаў. Падзёркі, вылучаныя для кіраўніцтва па цехах нічога канкрэтна не праводзілі. Рабочыя прапановы не знайшлі належнай увагі.

Пры такім кіраўніцтве і падрыхтоўцы да вытворчых манэўраў правядзенне саміх манэўраў змавае да.

Завіруха.

„Чырвоную зьмену“ — у масы 40000 тыражом сустранем Х-ы зьезд ЛКСМБ Кожны камсамалец — удзельнік зьезду праз газету Разгорнем праверку выканання соцдагавору

Бярэце прыклад

Ганцаўская ячэйка ЛКСМБ абгаварыла пытанне аб распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ на камсамольскім сходзе. У выніку ўсе камсамольцы і шмат прысутнай на сходзе 6-парт. моладзі падпісаліся на газету.

Сход выклікаў на спаборніцтва па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ усе ячэйкі Пашчаныцкага раёну.

Шабан В.

Выконваем сацдагавор

На містанад Нараўлянскай арганізацыі ЛКСМБ падкам выканала кантрольныя лічы. Па арганізацыі вынісваецца:

„Чырвоную зьмену“ — 268 экз.
„Юнгер Арбайтэр“ — 40 экз.
„Шварц Беларусі“ — 250 экз.
Большасць доўгатэрміновых падпісчыкаў.

РК ЛКСМБ.

На менш 300

Заслаўская месціцкая яч. вылучыла брыгады па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“. Брыгады прарабілі вялікую працу. Завербавана 200 падпісчыкаў. Брыгады абяцаюць да Х зьезду ЛКСМБ завярбаваць на менш 300 падпісчыкаў.

Чабар.

Там, дзе зрываюць працу па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ заносім на чорную дошку

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца. Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Гец М.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“. Бюро ячэйкі палець аб палець ня ўдарыла, каб забяспечыць гэтай усіх камсамольцаў.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне. Так, у жніўні вылісвалася 12 экз., у верасьні — 9, на кастрычнік — містанад яшчэ меней, Юнкор Мавічкі піша ў газету, але нічога ня робіць для распаўсюджвання газет.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

Паспяховае сканчэнне слэўбы — выклікала прыліў у колгасы

Колгасы Пухавіцкага раёну, за выключэннем двух, закончылі асэнняю пасеўкампанію. За час уборачнай кампаніі і слэўбы азінных у некаторых сельсаветах пачаўся прыліў у колгасы аднаасобных гаспадарак. Так, у Сенчанскім с-с арганізаваліся новы колгасы.

За 4 дні, з 8 па 12-е кастрычніка, у колгасы раёну ўлілося 24 гаспадаркі.

М.ка.

Папраўкі

У Кастрычніцкім нумары „Чырвоную зьмену“ ад 7-га лістапада, у вагалоўку да 4-ай старонкі „Ад іштурму зніжэння дварца — на іштурму ударнай плітгодзі“, у апошнім радку ўжарася грубая політычная памылка. Надрукавана: „Камсамол-пэрадавы атрад змагаюццася пролетарыятаў“. Треба чытаць: „Камсамол — баявы атрад змагаюццася пролетарыятаў“.

У 257 нумары ад 4-га лістапада г. г., на першай старонцы, у пятым абзацы „Рэзолюцыі сходу камсамольцаў і беспартыйнай моладзі АБВШ“ па недакладнай формуліроўцы дапушчана надавычайна грубая політычная памылка. Надрукавана: „Сход камсамольцаў і беспартыйнай моладзі патрабуе ад тав. Бухарына і Томскага правядзення на правыцы рашэнняў XVI парт. зьезду ў галіне право-апортуністычных выступленняў у партыі і ня толькі прызнаць свае памылкі, але разам з усёй партыяй змагацца за чыстату ленинскай лініі“. Павінен быць: „правядзення на практыцы рашэнняў XVI парт. зьезду і ня толькі прызнаць свае права-апортуністычныя памылкі, але разам з усёй партыяй змагацца за чыстату ленинскай лініі партыі, супроць правага ўхілу як у тэорыі, так і ў практыцы“.

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца. Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“.

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“. Бюро ячэйкі палець аб палець ня ўдарыла, каб забяспечыць гэтай усіх камсамольцаў.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне. Так, у жніўні вылісвалася 12 экз., у верасьні — 9, на кастрычнік — містанад яшчэ меней, Юнкор Мавічкі піша ў газету, але нічога ня робіць для распаўсюджвання газет.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца. Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“.

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

Заслаўская месціцкая яч. вылучыла брыгады па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“.

Брыгады прарабілі вялікую працу. Завербавана 200 падпісчыкаў.

Брыгады абяцаюць да Х зьезду ЛКСМБ завярбаваць на менш 300 падпісчыкаў.

На містанад Нараўлянскай арганізацыі ЛКСМБ падкам выканала кантрольныя лічы.

Па арганізацыі вынісваецца:

„Чырвоную зьмену“ — 268 экз.

„Юнгер Арбайтэр“ — 40 экз.

„Шварц Беларусі“ — 250 экз.

Большасць доўгатэрміновых падпісчыкаў.

РК ЛКСМБ.

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца.

Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“.

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

Заслаўская месціцкая яч. вылучыла брыгады па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“.

Брыгады прарабілі вялікую працу. Завербавана 200 падпісчыкаў.

Брыгады абяцаюць да Х зьезду ЛКСМБ завярбаваць на менш 300 падпісчыкаў.

На містанад Нараўлянскай арганізацыі ЛКСМБ падкам выканала кантрольныя лічы.

Па арганізацыі вынісваецца:

„Чырвоную зьмену“ — 268 экз.

„Юнгер Арбайтэр“ — 40 экз.

„Шварц Беларусі“ — 250 экз.

Большасць доўгатэрміновых падпісчыкаў.

РК ЛКСМБ.

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца.

Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“.

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

Там, дзе зрываюць працу па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ заносім на чорную дошку

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца. Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“.

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“. Бюро ячэйкі палець аб палець ня ўдарыла, каб забяспечыць гэтай усіх камсамольцаў.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне. Так, у жніўні вылісвалася 12 экз., у верасьні — 9, на кастрычнік — містанад яшчэ меней, Юнкор Мавічкі піша ў газету, але нічога ня робіць для распаўсюджвання газет.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

Заслаўская месціцкая яч. вылучыла брыгады па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“.

Брыгады прарабілі вялікую працу. Завербавана 200 падпісчыкаў.

Брыгады абяцаюць да Х зьезду ЛКСМБ завярбаваць на менш 300 падпісчыкаў.

На містанад Нараўлянскай арганізацыі ЛКСМБ падкам выканала кантрольныя лічы.

Па арганізацыі вынісваецца:

„Чырвоную зьмену“ — 268 экз.

„Юнгер Арбайтэр“ — 40 экз.

„Шварц Беларусі“ — 250 экз.

Большасць доўгатэрміновых падпісчыкаў.

РК ЛКСМБ.

На папярочнай ф-цы „Чырвоная Зорка“ (Чашнікі) сярод камсамольцаў ніякай працы па распаўсюджванні „Чырвоную зьмену“ не праводзіцца.

Камсамольскі колектыў застаецца без газет.

Драчоўская ячэйка ЛКСМБ, Сьмілавіцкага раёну нічога ня робіць у напрамку распаўсюджвання „Чырвоную зьмену“.

Дудайцкая ячэйка, Магжырскага р-ну, на 17 камсамольцаў вылісвае 1 экз. „Чырвоную зьмену“.

У Рудзэнскай ячэйкі, Сьмілавіцкага раёну, замест павялічэння падпіскі наглядаюцца зніжэнне.

Ячэйка ЛКСМБ, Ланіцкага сельсавету Капыльскага раёну, налічвае

10-га лістапада 1930 г. — УРАЧЫСТАЕ АДЧЫНЕНЬНЕ ПЕРШАГА ў БССР ГУКАВОГА КІНО-ТЭАТРУ „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“ (САВЕЦКАЯ ВУЛ. № 90) Ад 11 лістапада і штодзённа будзе дэманстравацца першы беларускі эксперыментальны гукавы фільм, вытворчасці БЕЛДЗЯРЖКІНО

ПЕРАВАРОТ

<p>1. Прамова старшыні СНК БССР т. М. Галадзеда аб дасягненнях оцыялістычнага будаўніцтва ў Савецкай Беларусі.</p>	<p>2. Поема імя вызвалення Андрэя Александровіча, музыка Е. Дзікоўскага, чытаюць артысты БДТ-2: Я. Глобускія і Сальнікаў. Прыгоды Алонкі на ім’я: Політшарш Х. Херсонскага і Ю. Вінакурава. Композытар А. Жыгалоў.</p>
<p>3. Концэрт „Ай памінь“ — С. Архінаў „Песні-жарты“ — Александровіцкая „Трактар — Лоткер“ Этнографічны оркестр, Лявоніха і інш.</p>	
<p>4. Наша гукавая хроніка. Запіс гучу на лабораторным апарате, набудаваным фабрыкай Белдзяржкіно па сьстэме В. Ахотнікова і А. Мажавойсіна, апэратура інжынера А. Шорына.</p>	

УВАХОД НА АДЧЫНЕНЬНЕ КІНО ПА ЗАПРАШАЛЬНЫХ БІЛЕТАХ.

ПАЧАТАК А 8-Й ГАДЗІНЕ

Цэны месцам ад 35 да 75 кап. Штодзённа 4 сэнсы.

Пачатак а 6-й; 7 з пал.; 9; і 10 з пал. гадзіне ўвеч.

Каса адчынена штодзённа ад 10 гадзін раніцы да 2 і ад 4 да 10 з пал. увечары.

Па колектыўных заяўках (фабзаўмясцомаў, ня менш як на 50 асоб, — СКІДКА 25 проц., на ўвесь сэнс — 35 проц. СКІДКА).